

# КАНФЛІКТ ДАВІДА З ГАЛІЯФАМ

Няшчасьце, якое здарылася ў Амэрыцы 11-га верасня ў вініку на паду таямнічых авіакстрэмісташ на Нью-Ёрк і Вашынгтон, уразіла съет сваёй жорсткасцю, разбураный выніковасцю і бездапаможнасцю Амэрыкі.

Я шаную Амэрыку, зичу ёй добра і квітнення. Аднак узрушэніне, якое завалодала палітыкамі, імкненне тут жа знышчыцца і набачына і нібыта „слабога ворага”, вымушае мене сказаць сваё слова. Абсалютна відонача, што палітычныя рашэнні, якія прымаюцца на пачуцьлях, заўсёды нікіраваныя толькі на бліжэйшыя мэты. Як правіла, ім нестасае прадуманаасці, усьведамленнямагчымых адмоўных вынікаў. Мэта аянняваенца як розлікнасць. Але ў працэсе яе дасягнення сітуацыя можа рэзка перамяніцца, і канціраваць новыя дачыненны становішчамі.

Пасыпешныя дзеяньні супраць адной ўсходняй краіны могуць перамяніцца і скансалідаваць людзей на Ўсходзе супраць Амэрыкі. Тады, ня глядзячы на палітычныя пазыцыі ўсходніх урадаў, ворагам Амэрыкі стане ўесь Усход.

Я мяркую, што, ва ўмовах цяперашняго съету, боронны канфлікт з Усходам можа быць фатальным для Эўропы і Амэрыкі. На жаль, на Захадзе шмат чо не разумеет, што калі будзе дапушчаная памылка, то ваяваць прыдзенца не з дзяржавам на Ўсходзе, а з людзьмі.

Ніякая эканамічнаймагутнасць, ніякая супэртэхніка і ніякія способы яе ўжывання на мотуць перамагчы перакананага чалавека. Нават яздэныя ўзрываў не прыяснуць Захаду перамогі, калі будзца парушаныя справядлівасць, суверэнітэт і гонар людзей на Ўсходзе. Злачынства тэрарызму, перш чым будзе пакаране, мусіць быць дакладна ідентыфікаванае і даказанае.

Захад на выйграў ніводнай вайны з „беднымі народамі” на Ўсходзе (Карэя, Індакрат, В'етнам, Індыя, Альжыр, Конга і гд.), але, на жаль, не зрабіў з гэтага выносу. Пасыпешна, недакладна акрэсленае і прыблізнае вызначананае ўжываные высокатэхнічнай зброя можа маральну салідарызаваць Усход. Вайна „беднага Ўсходу” супраць ЗША (якая, даречы, вядзенча ўжо даўно малымі, нябачнымі сіламі) можа ператварыцца ў сусьветную партызансскую вайну Давіда з Галіфам, якая будзе тлець дзесяцігоддзямі, ператворыцца ў кашмар жыцця ў Эўропе і ў Амэрыцы і можа скончыцца вядомым па антычнай легендзе канцом.

\* \* \*

Амэрыцы вартад задумца глыбей, у чым прычына ініявісці да яе з боку краінаў, бедных эканомікай і жыццёвым узроўнем, але багатых гісторыяй і духоўнай культурой. Амэрыканскія грамадзства шмат выйграў б. калі бы глянула ў глыбіні сябе, калі бы зірнула на сябе збоку і знутры, заўажыла бы свае маральнай эрозіі і недахопы.

На добры лад, перад албічкам вялікага і зышнене таемнага, малазразумелага канфлікту. Ўход з Амэрыкай, на варта супакойваць сябе тлумачэннямі пра неабходнасць помсты антыподкам арабскаму тэрарызму. Разумней было бы амэрыканкам задаць сабе пытаныне: чаму, маўляў, яны, на Ўсходзе, нас, амэрыканцаў, ненавідзяц? Чым мы ім не падабаемся? Што яны хочуць сцвердзіц, чаго дасягнуч? Мудра было б увогуле зразумець усходнюю мэнтальнасць людзей Азіі і пайночнай Афрыкі. Тых, каго называюць „тэрарыстамі” — гэта не піраты. Яны гінуч не дзеля матэрыяльных каштоўнасцяў. Гэта таксама яны ёсць вар'яты, а цалкам марнальныя і сацыяльна адаптаваныя людзі. Але яны ішыя. Дык якія ж яны?

На жаль, рчаісанасць съведчыць, што зрабіць паварот у сваёй съядомасці простаму амэрыканцу вельмі цяжка. Ён перакананы,

што яго краіна найлепшая, што сам ён таксама найлепшы, і не цікавіцца іншымі. І, што самае горшае, — ня хоча цікавіцца, ня хоча нічога ведаць. Абмежаванасць ведаў пра съет у шэраговых людзей багатай і высокатэхнічнай Амэрыкі проста шакуе.

Зрэшты, на высокім узроўні амэрыканцы разуменаець свае праблемы. Толькі ці паўпывавае гэта на выбар паводзінай цяпер?

Ёсць іншыя язывы амэрыканскім грамадзствам, экспарту якіх на ўспрым'е не дапусціць ні адзін народ на Ўсходзе (і на толькі на Ўсходзе). Можа, на ў сіле і не ў бағацці справа?

Канфліктыя дачыненны цывілізацый на выправіш бомбамі ды самалётамі, не палепшыць войной.

Рантуюча, нечаканае, на вачах ўсяго съету, хуткае і шокавае разбурэйныя прымітыўныя экстремістамі наівышэйшых будынкаў у ЗША (сведчаньнямі бағацца фінансава мецнай Амэрыкі), — ўспрымаеца як жудасна сымвал. Можа, гэта знак для Амэрыкі? Можа, гэта заклік павярнуцца да каштоўнасцяў духу? Можа, гэта страшная ахвяра ў шмат тысячай загубленых жыццяў мае пейкі таємны звестк?

Ілюзія сілы, уласабленая ў вененай, фінансавай і таварнай матэрый, можа рассыпацца ў пыл і груду руінаў.

\* \* \*

Заклікі татальнага звыштольца тэрарызму пайсюдна, ва ўсіх яго прайаўленнях, правільныя, на жаль, толькі тэрарэтычна. На практицы, у цяперашнім палітычным роўнінстве, гэта можа абярнуцца масавай несправядлівасцю, парушэннем правову нацыянальных міншынштў і генацыдам іхняга насельніцтва.

Схема такая. Нейкі дзяржавінскім рэжым пачынае парушаць права, а потым і рэпрэсавае нейкую нацыянальную меншыню ці групу людзей. Тыя, абараняючы языці і сваё існаванне, пачынаюць змагацца ў адказ. Тады рэжым аўг'яляе іх тэрарыстамі і пачынае знишчаньне, ужо зыходзячы і з сілы, і з права.

Выразны прыклад — тэрарыстычнае Расея, якая ўжо некалькі гадоў вядзе шырокамаштабную вайну супраць мікраскапічнай Чачні і праводзіц генацыд чачніскага насельніцтва (пры стрыманых, на жаль, і пасіўных паводзінах заходніх краін).

Чатыры гады таму, калі закончылася 1-я Расейска-Чачніская вайна, быў падпісаны „Даговор аб міры і прынцыпах мірных узаемадносінаў”. Яго падпісалі законныя, усесараднае абараняя прэзыдэнты — Аслан Масхадаў і Барыс Ельцын, — дзе было звязану на ўесь съет, „аб спыненыі агенцтва супрацьстаяння Pacei і Чачні, якое доўжылася цягам чатырох стагоддзяў”.

Цяпер расейцы вядуць новую вайну супраць Чачні з ужываньнем усіх відаў зброя з расейскага боку (акрамя атамай). Рускія нікіравалі 150-тысячную армію супраць 5-тысячнай чачніскай, разбамбавалі і ператварылі ў руіны паўмільённую чачніскую сталіцу і іншыя гарады, забілі болыс за 130 тысячай мірных людзей у краіне, насельніцтва якой не дасягае і аднаго мільёна жыхароў; сотні тысячай вытнагі з Чачні ва ўцякніцтва, тысячы замкнулі ў фільтрацыйныя лягеры, дзе катуюць і забіваюць мірных цывільных людзей. І ўсё гэта называюць „антытэрарыстычнай агтараций”. Бе расейцы разуменаюць, што называўшы ўсё сваім імем (вайну вайной, а генацыд — генацыдам), — трэба будзе выконваць (альбо парушаць) Жэнэўскую Канвенцыю пра вененапалонныя. Усегдайную Дэкларацыю аб правах чалавека і іншыя міжнародныя прынцыпы і пагадненні. А так рускія дазволілі сабе забімаваць і зыбічыць цэлую суверэнную краіну, забіваюць малалікі свадалюбны народ, і не жадаюць несыці за гэтае злачынства супраць чалавецтва чалавецтва нікай адказнасці.

Цяпэр расейскія прыхільнікі вайны хоцуць скарыстаць бандыцкі напад на Амэрыку ў сваіх інтарэсах, каб апраўдаць генасыд чачэнцаў. Руksія палітыкі завялілюць аль сваій гатавасці, разам з Амэрыкай, з'янішчаць тэрарызм „ісламскі, чачэнскі, ія важна, які”. Некаторыя дагаварыліся нават, што напад на ЗША зроблены пры дапамозе і з узделам чачэнцаў. (Якія, акрамя як на сябе, спадзяючы, у супраўднасці, толькі на Амэрыку.)

Але баразьба суверэнай Чачні за свабоду і незалежнасць і супраць рускай агресіі ні мае дачинення да тэрарызму. Тэрор праводзіць якраз руская армія і рускія спэцслужбы.

\* \* \*

Кожны народ валодае натуральнымі правамі на незалежнасць і свабоду, мae права абараніць незалежнасць і, калі яе німа, — змагацца за яе. Кожны народ, калі яго вынішчаюць, мae права абараніць ўсімі даступнымі і магчымымі сродкамі.

Заклік „пайсюдна зынічы” і „ва ўсім съвеце”, без усебаковага аналізу і ўліку палітычнай реальнасці, можа прывесці да падмены паніяццяў у рэальнай палітыцы, можа на вырашэнне праблему, а толькі ўскладніць яе, узаконіць забойствы і гвалт, легалізаць рэпрэсіі, пашырыць маштабы тэрору.

На мой погляд, патрона дакладнае вызначычыне тэрарызму і выразнае называныне канкрэтных дзеяньняў, доказанасць аргументаў, завершанасць спледзства, устанаўленыне віны. Мусіць быць зразумеласць. Усход не павінен устрымаш ваяўнічыя заявы як новыя крыжовыя паход.

Існуе небяспека, калі Захад можа аказацца перад проблемай, што, каб перамагы „тэрарызм”, неабходна зынічыць цэлія народы. Але трэба памятаць, што партызаны Усходу (як гэта ні жахліва) могуць ператварыць у руіны Жынізву ці Брусьель, а заходнім арміям немагчыма зынічыць народ. (Гэта выглядала б злачынствам супраць чалавецтва.)

Вялікай небяспекай для Амэрыкі і для Эўропы была б партызанская вайна з Усходам. Яе неабходна пазбегнуць. Бо гэта

зайсцёды — вайна бяз правілаў, дзе сіла выміраеца, з аднаго боку, авіяносцамі, ракетамі ды самалётамі сістэмы „Стэлс”, з другога — сілай чалавечай апантанасці. І, паўтаруся, яшчэ не было выпадку ў найноўшай гісторыі, каб самалёты перамаглі апантанага чалавека, які не байца съмерці.

На маю думку, трэба зайсцёды і найперш — старацца пра супрацоўніцтва і гуманную кансалідацыю съвету, цаніць міжлюдскія дачыненіні.

Тым часам складаеца ўражаныне, што ў паветры запахла вайной. Зьявілася шмат галасоў, якія толькі і гучыць: „Зынічыцы!”, „Забіц!” Але калі прааналізаць усё спакойна, то прыходзіць да высновы, што ў трагічных выпадках 11 верасня трэба найперш дакладна ўстанавіць арганізатару, кіраўнікую і спонсараў нападу (бо выкананцы загінулі). І толькі тады прыміцае заходы і ажыццяўляець рашэнны. Лепш за ёсць, каб гэта быў паказальны судовы практэс з узделам усіх зацікаўленых краінаў, а не ваеннае забойства, якое (можна не сумнівацца) пацягне за сабой новыя забойства.

\* \* \*

Я падтрымліваю Амэрыку, бо разумею, што на гэтую краіну абавязкае цяперашні съвет і ціперація Эўропа. Я падтрымліваю амэрыканскі народ, бо ведаю яго дабразычлівасць. Бы крýда і страты зробленыя иму — несправядліва, і людзі загінулі, іх чым і кім не вінаваты.

Але Амэрыка прыміае цяпер вельмі адказныя рашэнні, якія могуць упльываць на далейшы ход гісторыі XXI-га стагоддзя. На мой погляд, у такім становішчы ніхто і нідзе на съвеце не павінен заставацца абыякавым ці афініяваць падзеі толькі на пачуццях. Патрэбна дыскусія і разумнае асэнсаваныне.

14 верасня 2001 г., Варшава.  
„Беларускія Ведамасці”, — 2001, №8(38); „Народная Воля”,  
— 2001, 20 верасня).

## КУРАПАТЫ — НАШ БОЛЬ, НАША ПАМЯТЬ, НАША ТРЫВОГА

Сёлета пачалося будаўніцтво шырокасця сучаснай аўтамасірады праз Курапаты. Ужо высякаюць Курапаты лес, вядучы землянныя працы, каб пашырыць існуючу кальцаўую дарогу. Савецкая практика такой працы паказавае, што чакаюцца вялікія разбуранні. Над Курапатамі зноў існіла небяспека пасавання і зынічынні.

У абарону Курапатоў сталі энтузіясты Кансэрватыўна-Хрысціянскай Партыі — БНФ і Беларускага Народнага Фронту „Адраджэнніе”, Маладога Фронту, Мартынаўлею Беларусі, прадстаўнікі грамадзкасці.

\* \* \*

Цяжка ўсьведамляць, што на пачатку ХХІ-га стагоддзя прыходзіцца звязрэнца да людзей у абароне Курапатоў. Курапаты — іншыя найболышы і найстрашнейшы на Зямлі масавыя магільнік генасыду беларусаў, але і найвялікі і найтрагічнейшы сымвал мартынаўлею народу.

Гэта той сымвал, які трываніца падобу тому ў адначасіс абудзіў наш народ ад сну, ад ілюзіі камуністычнае прапаганды і праз

скруху нагадаў пра чалавечую годнасць, прымусіў задумацца над праправай нашай агульнай будучыні.

Мы, беларусы, павінны цяпер разумець, што будучыня нашай нацыі мeresa існаваннем Курапатоў. *Гэта наші духоўныя знак, мера нашай якасці як народу, і вымірэнне духоўнай сілы.* У якім стане знаходзіцца Курапаты — у такім і народ. Тут усё адпавядае да дробязяў. Сходзім туды і паглядзім, як яны выглядаюць праз трываніца падобу пасля адкрыцця, даследвання і ўсьведамлення сэнсу. Убачыўшы, зразумеем: якія мы ёсць, у якім стане жывём.

Калі б мы, беларусы, дапусціліся, што Курапаты зынічылі б, разбурылі ці зьніважылі, ліўці, што тое самае адбудзеца і з намі. У 1988 годзе, калі шло даследванне і яраснае змаганье за Курапаты, я звязрнуў на гэта увагу і пісаў пра гэта („Калі мы збумім, стратім гэтую сілу, нас — яма“).

Звязрением увагу таксама, што непрыяцелі нашага нацыянальнага быцця і нашай свабоды, і ўся цемра, што ўзрошчана ў нашым грамадзстве, імкнуцца Курапаты зынічыць. Па-свойму, па-



Міліцыя ахоўвае разбурненне Курапатаў. 2001 г.

(фота Ул. Карыновіча)



Дарога праз Курапаты.

цёмнаму, яны дакладна разумеюць сэнс Курапатаў для Беларусі. І ў сваім непрыхільнім стаўленні ведаюць, што робяць.

Для закаранелых злачынцаў-забойцаў ніякіх праблемы сумленьня і ніякіх праблемаў у злачынстве, акрамя праблемы трупа. У іх адзіны клопат: куды яго падзець, як скаваць. Энкаваздзісты хавалі ў зямлю, але съяды замяталі потым. І найлепшай шырмай было якое-небудзь будаўніцтва.

Так скавалі шмат забойстваў. У пачатку 60-х гадоў, напрыклад, калі Менску, за Абсэрваторый (у бок Уручча) пры пабудове дарогі і дарожнай развязкі было зынішчана месца масавых пахаванняў расстралянных энкаваздзістамі людзей.

У гэты ж час (пачатак 60-х) вялі кальцавую дарогу праз

Курапаты, выграблі горы касцей расстраляных. Хто ведае, хто памятае цяпер пра гэта? (Магчыма, акрамя мяне, што запісаў гэтыя звесткі ад людзей, якія ў большасці ўжо не жывуть.) Будаўніцтва на касціях — гэта цёмны зьдзес над людзкасцю, сувіякрадзтва, працяг злачынства, працяг, які хавае забойствы.

Так было з масавымі пахаваннямі расстралянных у Лошицы (Лошицкім Яры), звесткі пра якія я, на хвалі перамогі ў Курапатах, як аказалася, неабачліва, рассакроціў раней часу (не зрабіўшы археалагічных даследванняў). Сістэма зразагавала імгненна. Тут жа хутка скапалі экскаватарамі прылеглыя ўзгоркі і засыпалі Лошицкі Яр, заасфальтавалі, а на паверхні пабудавалі гаражы.



Курапаты. Беларусы перад памяццю пра генацид.

(фота Ю. Дзеканавіча)



*Курапаты. 29 кастрычніка 2000 г. Удзельнікі Крыжовага шэсця. (Беларускі Народны Фронт „Адраджэнне“ і Кансэрватыўна-Хрысьціянская Партыя — БНФ).*

З *Курапатамі* такі нумар не прайшоў. Пятнаццаць гадоў рыхтавалася іхніе адкрыцці. Мне і мaim сабрам, якія ведалі таямніцу, хапіла вытырмкі, і *Курапаты* дачакаліся свайго часу. У 1988 годзе пра злачынства камунізму ў *Курапатах* ведаў увесь свет.

Ні адзін помнік мартыралёгіі не дас্যледаваны на такім узроўні, як *Курапаты*. Сфалынаваць звесткі і сказаць іншас нащадкі НКВД ўжо быў іш ў стане. Кожная спроба давесыці адвартнае толькі сведчыла супраць іх. Тады вярнулася да старога мэтаду — да будаўніцтва. Так узыяўляла ініцыятыва пашырэння кальцавой дарогі і правядзення шырокай сучаснай аўтастрады праз *Курапаты*. І гэта няяледзячы на тое, што даўно існуючы нармальныя праекты аўтастрады ў ахбод *Курапатай*: Але будаваць хочуць напрасткі. Тут відавочныя палітычныя заказ тых, хто зацікаўлены зъмененіем значэння *Курапатай* і ў перспектыве — разбурыць іх.

Патрабаваныі людзей і ўсёй грамадзкасці цяпер павінны быць рагушымі і адназначнымі: *ніякай аўтастрады праз Курапаты не павінна будавацца і не павінна быць!*

Справа на ўсім, што дарога, як абяцаюць, быццам бы не разбурыць зноў *Курапаткі* магілы (што сумніўна). Будаўніцтва аўтастрады праз *Курапаты* стане прыступкам для далейшай непавагі і стварэння магчымасці ўдзяліцца да зынічнай рашты магілай у перспектыве. Аўтастрада іх зыняважыць, прынізіць значэнне гэтага трагічнага і съявитага месца, бо такія адносіны да яго — хамскія, паказваюць на тое, што ў людзей, якія б зрабілі такую дарогу, няма прыярэту духа, памяці, пашаны перад пакутніцкай съмерцю часткі нацыі: съедчаць пра дробізгасць інтарэсаў дробных людзей, што не берагуць спакоя мёртвых. Брыдка пльявань у мінаве, але недапушчальна і дзіка пльявань у будучынно.

*Не павінна такога быць, каб на краю пакутных магілай, з шумам і гукатам, імчалася рака машины! Аўтастрада мусіць ісці ў ахбод, далей ад *Курапатай* і ад жылых домоў. (Траба шанаваць і жывых, і мёртвых!) Гэта было б правільна, разумна і па-людзку.*

А на адрозьку старой кальцавой дарогі праз *Курапаты* (калі яна застанецца) неабходна паставіць з двух бакоў індывідуальны *Знак Курапатай* і дарожныя знакі абмежавання хуткасці, каб кожны ведаў, дзе прайзджае.

Беларуская грамадзкасць, дас্যледчыкі і патярпелыя (дзеці і сваякі расстралянных) не павінны паддавацца ні на якія нібы-та „канструктыўныя“ кампрамісы, распачынаць нейкія „дас্যледванні“ ў зоне заплянаванай дарогі (і тым самым

згаджацца з будаўніцтвам), бо ня можа быць кампрамісу са злачынствам. А заплянаваная аўтастрада праз *Курапаты* якраз і ёсьць — злачынства.

\* \* \*

У абставінах, калі імкненням прынізіць і зынічыць *Курапаты* спрыяje ўлада і ініцыятуру такіх дзеяньні, выратаваць мэмарыяльнае месца можа толькі грамадзкасць, сам народ, і найперш — эліта грамадзтва.

У *Курапатах* (улічваючы ізгатыўную пазыцыю і дачыненін' юладаў) можа быць толькі народны помнік расстраляным, народны мэмарыял, які спантанна здолыны стварыць народ.

Пачатак народнаму мэмарыялу паклалі ў 1989 годзе, калі ўсім народам (тысічы людзей) паставілі ў *Курапатах* сямімэтровы *Крыж пакуты*. *Курапаты* мне бачацца помнікам з мноства крыжоў, дзе кожны крыж сымвалізуе ахвяру. Гэта помнік на вечнасць. Ён не зынікае і не марніе, пакуль жывы народ. Бо людзі кожнага пакалення насыщу сюды свае крыжы паміцы.

29-га кастрычніка мінулага году Народны Мэмарыял пачаў мэтанакіравана стварацца энтузіястамі *Кансэрватыўна-Хрысьціянскай Партыі* — БНФ і *Беларускага Народнага Фронту „Адраджэнне“*, калі было арганізавана щматлімэтровое крыжовае шэсце ў *Курапаты* і ўсталяваныя на магілах дзесяткі крыжоў.

З таго часу колькасць крыжоў большае. Кожны чалавек можа прынесць сюды і паставіць свой крыж у памяць пра генацид, па загіблых людзях, па замардаваных матках, бацьках, дзядах, прадзядзах, па няяніна забітых продкіх. Беларусы зынічталі, і гэтая памяць у нас — велизарная, павінна стаць у нашыя сэрцы.

Мала рушэння энтузіясту. Добра, каб быў шырокі, спарады ўсэнародны рух. Тысічы, дзесяткі тысічая, лес крыжоў можа вырасць у *Курапатах*, калі толькі людзі зрушашаць і захочуць ушанаваць жыццё і съмерць, і пакуты продкіў.

Пакаленіне 80-х гадоў выканала сваю задачу, выявіла, дас্যледвала і выратавала *Курапаты*, паказала беларускую трагедыю ўсіму съевету. Перад людзьмі пачатку трэцяга тысячагоддзя стаіць новы выклік, каб уратаваць *Курапаты*. Мусіць быць ня толькі пратэст супраць варварства, але й стваральна праца ўсіх. Ідэя ёсьць, пачатак зроблены. Няхай жа дапаможа Беларусі Бог!

*6 кастрычніка 2001 г., Варшава.  
„Народная Воля“, — 2001, 10 кастрычніка; „Берасьце“,  
— 2001, верасень-кастрычнік, №12).*



*Насельне крыллою у Курапатах, 29 кастрычніка 2000 года Беларускі Народны Фронт „Адрадэсцьніе“ і ягоная Кансэрватыўна-Хрысціянская Партыя — БНФ арганізаціі Крыловае тэсце і літвын-тракіем, прысвечаныя Дню памяці падвой “Дзядоў”.  
Балоты за тыху асобай сабраліся на прастакіе Скрыпны і Грайшы 8 кіламетраў, інчучы крылосы ў Курапаты і бейлыкі касткі. Краіны настайшай на месцы расстрэлу над масламі, і сябтары асьвяцілі их.*

## ЧЫМ ВЫКЛІКАНЫ ВАРВАРСКІ НАСТУП НА КУРАПАТЫ

Ідэалёгія і палітыка разбуэрэныя *Курапаты* зразумелая. Уладу ў Беларусі захапілі выхадцы з НКВД-КГБ, якія хацелі б зыншчыць съведчанын генацыду, што ажыццяўляла Москва праз ворганы НКВД. Усе спробы сфальшаваць вынікі навуковых даследаваній, зробленых у 1988 годзе, і авергнуць вынікі съедзствства па *Курапатах* праваліліся. Пасля гэтага запанавала ўյёна цішыня, у час якой паволі руйнавалася і занечышчалася ўсё, што звязана было з памяццю пра *Курапаты*, засмечвалася трэтыорыя магілаў, месца рабілася праходным, кінутым на тантаныне наезных жыхароў з бліжэйшых кварталаў горада.

Тактыка рэжыму была зразумелай. Яе неабходна было спыніць. У 2000 годзе на *Дзяды* Беларускі Народны Фронт „Адрадэсцьніе“ і ягоная Кансэрватыўна-Хрысціянская Партыя — БНФ распачалі актыўнае стварэнне ў *Курапатах* *Народнага Мэмарыялу Беларускай мартыралёгіі*. Было наладжана масавае Крыжоўасе шэсць ў *Курапаты* і ўстаноўлена над магіламі мнóstва крыжкоў (больш 30-ці).

Сталеные крыжоў працівваліся ўвесі час. На 2001 г. іх ужо пастаўлі больш за сотню. Была растлумачана (часткова ў друку) канцепцыя *Народнага Мэмарыялу* ў *Курапатах*, які па задуме ствараў бы сам народ. *Дзяды* гэтага кожны мог зрабіць і прынесці ў *Курапаты* свой крыж, пастаўіць яго за душы расстрэляных беларусаў, сваіх родных і бізікіх. Над магіламі расстраляных на *Курапанікіх* горах, побач з соснові, на палінах і ўздоўж дарог вырасталі бы лес рукавортных крыжоў. Усё гэта рэальная абазначыла б памяць па расстрэляных і сымвалізавала б уваскрасенне душ. (Такі беларускі крыжовы помнік ёсьць на святой гары *Грабарка* на Беласточыне і ў іншых месцах. Кожны год беларусы исчышу *Грабарку* крыжы.)

Справа зрушылася. Гэтакі дзэйні выклікалі цікую паніку ў кіраўнічым асяроддзі рэжыму. Безумоўна, што маскоўская аналітыка з ГБ праанализавалі задуму *Народнага Мэмарыялу* і зразумелі, што прыходзіць канец іхнім спробам схаваць памяць пра *Курапаты* і паступова зыншчыць іх.

Рэакцыя была пасыпешнай і грубай. Ужо летам 2001 года началася

падрыхтоўка да будаўніцтва шырокай аўтадарды праз *Курапаты*. Прыйтым так съязжаліся, што началі без плану і без узгадненняя праекту. Мэтадам такога будаўніцтва (гледзяча па аbstавінах) можна было разбурыць і зыншчыць літаральна ўсё: і лес, і крыкы, і магілы. Напрацаваныя вялікія савецкія вонгі ўспыхнуць зыншчынай культуры. Гісторыя расейскай акупацыі на Беларусі паказала, што не існуе ніякіх маральних перашкодаў у варвараў: ні ў тых, хто загадвае, ні ў тых, хто выконвае. Тыя, хто разбураюць крыкы і магілы, ня маюць ніякіх духоўных каштоўнасцяў, акрамя паніццяў ниволініка і раба.

Разбуэрэные *Курапаты* запляніваліся з асаблівым цынізмам. Вартыя звярніцу увагу на даты. Інтарууючы ўсіх і ўсё, шырокім фронтаам прыступілі да будаўніча-разбуэрэльных працаў у зоне *Курапаты* 20 верасня, якраз ў дзень так званай „самаінагутурацыі“ Лукашэнкі пасля сфальшаваных выбараў. 8-га лістапада на другі дзень галоўнага большавіцкага сяяцья, па загаду зьверху начали ламаць Крыкы, зьбіваць і катаваць людзей — абаронцаў магіл, кінуў на іх тэхніку, бульдозеры, КГБ і спэцыяльнікі атрады міліцыі.

Такое супадзенне датай добра адлюстроўвае ідэалёгію вандалізму, паказвае, у якой сферы паніццяў існујуць разбуэральнікі *Курапаты*.

*Курапаты* — унікальны помнік і сымвал генацыду. Ал асісанванні яго беларусамі шмат у чым залежыць лепшша будучыня Беларусі. Бяда якраз у tym, што непрыяцелі беларушчыны гэта разумеюць лепш, чым некаторыя беларусы. Лёс *Курапаты* будзе залежыць ад двух зывяў: ад сілы супраціўлення варварству і галоўнае — ад уздыму і моны стваральнай працы, ад рабленія *Народнага Мэмарыялу крыжкоў*. Реч зразумелая: напачатку гэтую працу павінна ўзяць на свае плечы арганізаваная эліта грамадства, актыўныя і съведчылы людзі, пакуль на зрушыцца ўвесі народ.

2001 г., лістапад, Варшава.  
„Беларускія Ведамасці“, — 2001, №10(40); „Беларус“,  
— 2002, красавік, №471).



Крыжовы шлях-2000. Начатак працэсі на праспэкце Скарыны ў Менску.

## БЕРАЖЭМ КУРАПАТЫ!

(Зварот да моладзі)

Вельмі добра, што ў нашым беларускім грамадзтве знайшліся людзі, якія дабраахвотна ўскладлі на сябе ававязак старажаваньня Курапатаў.

Павінен сказаць пра сэнс звязы. Курапаты гэта ёсьць **мэморыяльны помнік расейска-белашавіцкага генациду**, учыненага над нашым народам. Гэтае месца ёсьць адначасна **нацыянальным сымвалам** пакутаў і сымвалам беларускай народнай памяці. Гэта духоўнае месца. Па адносінах да Курапатай мераеца наша народная беларуская моц, нашая маральная якасць як народа.

Цяпер нашая народная моц і нашая беларуская маральна падвяргаючца выпрабаванням з боку ідэйных нашчадкаў тых злачынцаў, якія некалі расстрэльвалі людзей у Курапатах.

Яны нахабна дэмантуюць неправагу да беларускай сывятыні, будуюць дарогу праз нашае сывятое месца і глядзяць, як мы будзем сябе паводзіць.

Можна сказаць пўёна, што калі бы на абарону Курапатай ніхто не паўстаў, — гэта абазначала б, што мы — ніхто і нішто, што нас — ніяма. І цемра зрабіла б з гэтага выснову.

Але нашыя людзі сталі на абарону Курапатай з поўнай съведамасцю. Прынеслы сюды і паставілі сотні крыжоў. Прыйшлі з сывятынамі. А маладыя дабраахвотнікі ўсталявалі тут кругласуточнае пільнаваньне.

Мушу сказаць, што гэта ёсьць ужо наша маральна перамога.

Цемра бярэ верх толькі тады, калі ёй не супраціўляюцца. Калі ж яна вымушаная ісьці па касцяцах, па ахвярах, ламаючы супраціўленне справедлівасці грубай сілай, — гэта николі ня ёсьць перамога цемры, а толькі сведчаные яе амаральнасці і зла. Такое зло николі доўга ня будзе тримацца. Вось чаму **зайсёды тэрбя супраціўляцца злу**.

Хлапцам і дзяўчатам, якія дабраахвотна съцерагуць Курапаты, я б сказаў: „Сярод вас, піўна, ёсьць розныя людзі. Але памятайце: вы спрычыніліся да абароны найяўлікшай таямніцы — таямніцы съмерці, над якой ніхто ня ўладны. Усе народы берагуць і съцерагуць месцы і памяць пра съмерць, таму што гэтыя месцы і гэтая памяць ёсьць **сымваламі вечнага існаванія**. Ці гэта на Зямлю — для народа, ці гэта для вечнай души — у іншым съвеце.

Я хацеў бы, каб маладыя беларусы думалі і задумваліся над гэтым. І тады Курапаты могуць дапамагчы кожнаму ў паліпізніні ягонай души. Гэтак жа, як паспрыялі яны ў Адраджэнні Беларусі, як дапамагаюць у Адраджэнні ўсей беларускай нацыі.”